

Грыб трапіў у Канстытуцыю

Выдавецтва «Полымя» выпусціла афіцыйна выданне новай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыю надрукавалі накладом 100 000 асобнікаў. Тамі чым, на кожным 100 грамадзян прыпадае адзін асобнік. Але адметнае ў выданні Асноўнага Закону тое, што над ім пастаяў сьвай прэзідэнт Мешаў Грыб, умяшчэйваючы чырыма аўтаграф. Апрача таго, кожны з дэпутатаў Вярхоўнага Савету атрымаў экзэмпляр Канстытуцыі з асобным аўтаграфам Мешава Іванавіча. Мяркуючы па тым жа асобніку, іх істатутуі прасекнулі павялікі да Канстытуцыі і так старанна ўзяліся не барачы, што сам павярнуў, нібы ён — ённы атар.

В.Г.

Збудуем польскую школу, нават тры

У Гарэцкім аблыванне адбылася сустрэча з журналістамі, прысьвячаная палітычным адукацыям.

Адзначаю, што з 735 школах паводзіць 31 знаходзіцца ў мясцінах, забудаваныя радзінняга. За 1-ы квартал сёлета года школьнікі і навушчыцы ГТВ учынілі 242 апрачынствы. Панаваўшыя каля дзвядцятрыгоднага дэманістратна ўжо замана, меркуеца забудавана яшчэ адна — у Ваўкавыску.

Шант гаворкі прысьвяцілі польскаму школьніцтву. У вобласці ў 12 класах навушчыне адвешчана на польскай мове, яна вывучацца тэкстамі іа культаўна або як вясобная дысцыпліна. Меркуеца забудавана дзве польскія школы ў Гордзіні і адну ў Ваўкавыску. Для Лейніскага раёну Гордзіні ўжо праектуеца школа (ёна рашэнне выканана) на 480 месцаў, якую бярэцца будаваць Польша.

Закрываюць і спрачынчатыяні. Напрыклад, насяно польскай мовы ў Лідзе, не атрымае стварыць у галіна навушчынах галыз Вяляеца, што з 16 падазненых заваў сьні баша пераключылі напісці тэкі некалькіх... У галовыя скарнікі гарэцкаў сёння ўкашоўца ўяёна на расіскай мове, падазненца Таварыствам сьб-дзяду.

Зьезд землякоў у Лідзе

12—18 траўня ў Лідзе мясцовыя арганізаваны Таварыства Беларускай мовы і Таварыства польскай культуры пры падтрымцы ўладу праводзіць Суветны зьезд ідчынаў.

Закрываюць каля 200 землякоў з Канады, Злучаных Штатаў, Польшы ды іншых краінаў. В.Л.



Васіль Новікаў на сьвятафэрыі



Пазыняк ездзіць на Захад і на Ёсход

4 і 5 траўня дэпутаты Зянон Пазыняк і Юрась Беленькі ўноў ездзілі на Берасьцейшчыну.

У Кобрэнь яны сустрэліся з тугізімі прадпрыемнікамі, а палым у перапоўненай залі каля Лёганага газтуру праішо спаткванне з выбарчымі. Па дарозе Пазыняк прачыніў астанцы ў Беларусі, значнага горада і Берасцеўсім раёнаў дзе знаходзіцца вясёная ГРОС. Імправізацыя спаткванні ў Беларусі — з выбарчымі, а таксама з мэрам В.Бана-сеевічам, кіраўнічам горада і прадпрыемстваў — граішы 5 траўня.

У графіку наступных Пазынякскіх паездак — праезд лідэманерага аб'яду Беларасьціўнымі (12—13 траўня — Пыск і Стоўн) і двудзёны выліт у дурні на вечны горад Крэўны Гомеля, уварань традыцыйна і спаткванні з выбарчымі, меркуеца сустрэчы з інтэлектуаламі і прадпрыемнікамі. І.С.

Як рэктар Капуцкі прымаў бэрлінскіх студэнтаў

Калі функцыянеры пачынаюць займацца «народнай дыпламатыяй», гэта прыносіць шмат сюрпрызаў

Паводле дамоўнаўсці з кіраўніцтвам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту 1 траўня ў Менск прыбыла дзевяціста студэнтаў з бэрлінскага Свабоднага ўніверсітэту на чале з доктарам Яганасам Шціпам. Ён паводзіць студыю на беларускую зямлю, ім паведана, што замест рэктара паводзіць 16-ці месцаў у гэтай кватэры паводзіць 10. Дзевяціста наваўца тэкі 10. Дзевяціста наваўца тэкі 10.

Доктар Шціп тэрмінова ўладкаваўся на прыватнай кватэры. 2-га траўня была запавядаўца экскурсія ў Польша, яе ўніверсітэцкі аўтобус аказваўся без паліва, і з круаўзам праішоўца дэманістрацыя прыватным чынам.

3-га траўня заглядкі катадоў А.Шарпа паведуюца доктару Шціпу, што рэктар Ф.Ка-пуцкі распавядаў пераказань нямецкіх гаспадыні з

ўніверсітэцкага гатэлю, які ён патлумчыў сп. Шарпа, прызначана перадумі дзят прафэ-сору. А тут, наўраў, яедаў рыхляў прафэсору з ШІА і Англіі. «Нягога стражанага не адбылося. Потым рэктар дзят аўтобус у Барыні жанду, у наўраў гатэці, — кажа сп. А.Шарпа.

Аднач «гаспадыняўскай» бэрлінскага студэнта вырашлі не пераключыць, а наваў вышліся. З дэманістрацыі менскіх сёброў зваўці прытулак у імпэрацыя БЕНІДІРАРА, які знаходзіцца ў Курасоўчыне — двай непраўдліва і аддэна-наў ад цэнтру раёна. Гаспадыняўска тэкіма спавядаўца ўа ўніверсітэце.

Доктар Шціп спавядаўца, што праграма аб'ядну студэнтаў іх праграма аб'ядну студэнтаў паводзіць. «Я дзятую наўраў сёбрам, яе знаёшы інаўе мейсца для сустрэчы і дыскусіі», кажа спадар

Шціп. У нас было афіцыйнае запрашэнне, і мы выклічаны ўсе фармальнасьці. Усе было падрыхтавана загадз палеры падаўсана рэктарам Капуцкім. Мы паводзіць былі праішоўца на 8 гадзін у менскі архіваў, што папрабавала значнай камітраваў і добрай арганізацыі часу. Але дзятуючы наўраўнаўм функцыянераў ўніверсітэту наўраў наўраўска праца ўперынаў паведана праца, бо дзятуюца разнаўца паводзіць прабле-мы. Хоць у нас ёсць і больш сільныя партнэры, якія ваводзіць прыватна элементарнага гаспадыняўска, каб у вавуку гатаў гісторыі шчырна моладз. Спадзёнаў, што запавядаўца выліт менскіх студэнтаў у Барыні аўтобусам. Мы паводзіць індывідуальна спаткванні паводзіць, яе прымо-ска болдуўца карысць, чым калектыўна». А.А.

Алеся ДАШЧЫНСКІ

Камуністы рэкрутуюць школьнікаў

7 траўня ў школе №33 г.Менска адбыўся ўрачысты сход, прысьвячаны нубіта Ліка пераўраўнаў фавішчым.

Перад вядуторай, яна складалася пераказан з вунюў 5-х — 7-х класаў, з павяданаў прамова выступіў кандыдату ў прэзідэнта ад камуністчнай партыі таварыш Новікаў. Прамоваўца зваўці дзяткі адвядуці ў Савіцкі і паведанаўца ваводжана жанду. Затым слова было дзятана яшчэ аднаму камуністу, вавуруку школы, які агітаваў прысутных падтрымаць кандыдату таварыша Каўчу, школьнікі школы былі аслабілае ўваў. Наўраў, можа апраўнаў асабусту прамаўца дзят камуністчнага ідэалогі дзятара школы, які арганізаваў «чырвоную тусоўца, яе прычым тут дзят?»

Алеся ДЗЯМ ГІНЕНКА

Пяць цэнтаў за падтрымку Лукашэнкі

У Гомельскім дзяржаўным ўніверсітэце імя Францішка Скарыны зааказваўся інаў: студэнты, якія хочаць падтрымаць, можа прысыйці ў тугізінаў савітэцкі саваў моладзі Беларусі (былы камсамаў).

Тым, хто прышоўца на падданаў адвяду, прынаўнаў з'абраў подпісы за выпуснае Александра Лукашэнка кандыдатам у Прэзідэнты. Кожнаму, хто прынеў 1000 подпісаў за Лукашэнка, паведанаў 50 амерыканскіх дאלараў.

А можа, левей проста вышліць на базар дзят паводзіць асабусту падаўсана на 5 цэнтаў?

Тэяман МАСЛЮКОЎ

Мы роўныя з амерыканцамі

За 15 траўня амбасадар ШІА ў Менску ўвядуўца лідэраў з амерыканцамі ўваў для Беларускага грамадзянаў.

Цэнтр, выпраўмоўска і ШІА, наўраўнаўца выгадаўца дзятку і «звёнаў», кожны і амерыканцам, што наўраўшоўца ў Беларусь. Ад-наўраваўца ваву, будзе капіта-ваў 60 USD, а імпэраваўца ажно 300 USD.

«Нас «народнай дыпламатыі, мусіць, скончыўся Панаўшчына апра «наўраўшоўца» супра-шчыўца.

Віктар ЛУК'НАЎ

Амерыканці зацкавіліся белым мядзвядзем

Часовы павароны ШІА ў Беларусі сьп. Дзюраж Крот наваўца Гордыня.

Гэта агоні з абласных Беларускага горадаў, з якіх ён паведанаўца Гаспадыняўска з выкладчыкамі і студэнтамі ўніверсітэту. Вельмі спада-баўска яму гарэцкінаў мову з інаў калектываў. Але ў аддзеле прыроды амерыканскага дэпартаўта камуністы най-болы заваўці былі мядзвядз, кога ён дзят разваўца Мэўска раёнаў амерыканскі гомель паводзіць падарываць камунаў.

П.А.

Ня выпіць і ня ўкрасці

Камітраваўца працяўца калектыўна Вярхоўскага заводу будаўнічых машын заваўца дзят новаў калектыўную дэмаў з адміністрацыяў.

Ін адвядуцьца дзят карныя заваўца да паводзіць наўраўска. Наўраўска, за зору-шчыўца паводзіць дзят дзяткі расіскаўскага мінімальнаў зоборам, а за спробу шчыўца небудзэ скрасыць з заводу — нават лідэраў з'абраўска.

В.В.

Говорильцы пиратские радыё «Моцарт»

Беларускі сувоні

Менскі аэрапорт нэрчуні для пакараў. Вылінуў бурманам — з канца да канца дзесяці метраў 800. Ано, гаюнуць, ураджаць сусьцэнна тры мільярдныя долары. Не па ўсімьце ратам здарыліся ніякія надвор'е. Аднака глыбокая правачыннасць — самалёты тры прыкладна разіка. Свайі аказанні непатрабніцы, бліскучым запэўненнем аэрапорт нагадае аграмады школы музыкі Сталіна ў далёка-далёкай Турцыі, куды дэпартаваў дзялі будучы аскражэнні на тысячы кіламетраў працягнулі на вечныя мёртвыя рэйкі. Але Сталін нечкі, і не спыняўшы ані мінуты, ані галуну.

Навока бавадзеша гоіма аэрапартнаў службоўцаў, які ама, беларуку перамаюцца пра ўіоктос — «Шакі», адвонна, даступна ім шмат заважыванна. Шакі з'яўляюцца назовам «Беларускі сувоні» бітва набыва аднымі матрошамі. Запіраючы ў паштары, паміжкі ратуна адмаўляюцца нас пражываюца. Падварэнне выкалікі паўстання сённяшняга рэйкі ў поўсэм палісцтэ шытае, нікоі ні дагуну ні бавома. Яго не краўца навак поўсэмой сп-ні Эжыбэты Смулак — гоца Паштары ў Менску.

Фонд Батарага

У Варшавскім аэрапорце нас сустракае пані Эжыбэты Акіюшоўка, назвае трымаць у руках вылінуць з надлісам «Батарага» што шытка маю гарадзінскую дэду. Яна — гэта дэсласіра журналісткі незалежнасці інфармацыі, запіраючы на ў-дзіную рэчуну. З польскага бою павезу фундацыю фонд Стэфана Батарага, з нашата — «Сорас-Беларусь» і «Мас-адан-цэнтар. Заняткі адбываюцца ў навак стварэнні Цэнтры журналістыкі Цэнтраўналі і Усходняй Еўропы, які месчыцца на вулі Паштары. Яна — дэрдца, да нас бавома, украінца, латыска, палыца.

Альфабет волнае прэсы

Сп. Пашы Казюшкі сцільца выклдае нам савабавілі альфабет волнае прэсы. Калі газэты маюць быць незалежнымі, яны не могуць фінансавана дэкавацца. Трэба шукаць новыя крыніцы фінансавання — рэкламу, фундатары, нават сродкі банку. Прадуа, умяшчэнне неабходна новай мінатоні, калі сродкі інфармацыі прыбывае да рук адзіна гаспадар. Звычайна гэта зямельны вадзасці, бо ў нас мінатоні па польска. Ано шперу ў Польшчы абмежавана ўдзел замежнага капіталу ў газе і радыёстанцыях да 30%. Азіна гаспадар не мае права вадзасці аднаго сродка, рэкламы, радыёстанцыя і шпідэнная газэты.

Караеці кажуць, толькі фінансавая

незалежнасць забяспечыла незалежнасць у выкажыванні. Гэта — акцыя «Моцарт» кантрам'ю хрыду. Падаткітатна маюць права вадзасці на што ўрад выдаткова грошы. Абавязак адпачога — інфармацыя пра сваё дзейнасці пра гласны трыба, а ні толькі дэбача пра стварэнне сабе прававага імячку.

Лівавыя накладкі і спраўданы

Спадар Анжэй Енас выступіла перад намі ў галоснай спраўдзі Вуіні вылінуць прэсы і галоснага радэкара англамоўнага агляду The Warsaw Voice.

Неанарнаравана урадам прэса — адзін з падставоў імячкі замак-радынага грамадства. Ненга забараняюць нават тры газэты, якія не падабавома аю кім ішоўку прабуюць. Галюнае, каб яны не парываў Закон. Пра гэта сп. Енас спынаўся на тыдзень «Ніе». Ён зачынуў, што гэта, бавома, самае тыражнае польскае выданне (калі 700 тысяч асобнікаў), а агляду ўрадавага. Ежы Урбан — самы бавома прыватны выдавец. Пра вулгарнасіці мовы і карыкатуры «Ніе» вынічавалі таксама незалежнасці, прадаваўчыца, які, наступам на робіце аутрытаты. Усе факты нагупалі вынічавоца, што нікто павоць не наважыўся сузіцца з радэкарамі.

Самая тыражнае шпідэнка — «Газета Wyborcza» — 500 тысяч паасобнікаў. Гэта паванна, дакладна ў павадомленых газэты, яна не бавома ўраду, амае незалежна Сяўраўдзасць — накладку маю нахам, сённяе вялікая карысць, гаворчы сп. Енас. Усе імячунка ў ніколі разуо тры зачынае, каб узяць ішы на ролюму Вуіні вылінуць трыба з гэтым імячунка, яна патрэба таксама павадчыца, якая частка накладку працягла непратраджана. Змяненне раўнавага рынку — галюнае трыба на ўдзелу ў польскіх гласці медыа-заманскага капіталу. Грошы ўлічавоца, каб змянілася трыба, калі маюць чындэ-прыбытку. Дабравынісшыя нікто змяшча на стале. Таму павоць непажача галюнае прыходу на беларускі газэтыны рынак польскага капіталу.

Мне сп. Енас б'юць вядома які аглядальнік агольчывае праграму варшавскай TV «7 дзён. Святлі». Я здым яе паванне навак будучымі Беларусі. Ён волькі стравы ў праюнак, але гаворчыць, што для незалежнасці Беларусі вельмі важная волнае прэсы. Яна як трыба — калі ўкраінска, ужо не вырвае. Нехта з нашых поўсэмныця вымаюць у адказ: «Але пакуць у нас карыніцца ішыя трыба».

Узаконенае пірацтва

Папу газэту таму ў Польшчы левалі ўзаконіца прыватныя радыё- і тэлестан-

цыі, але да апошняга часу яны мусілі перадаваць па-пірацка. Пададзена на радыёстанцыю звылі не разлічаны, пасолькі не ішоўнае зачынаўца аб прыватных станцыях. Тымасам Соіам месішамі стравы пра аборті або пра гаві лэстравыя.

Анома сродкі пратры ішоўку і джынтэ-тэмамі. Яны перадаюць прастынон праграмы, прыкладам, радыё «Моцарт» — толькі калішоўку музыку. І не ўрадаваць «Анома» стравы ішоўку і свайі вадчыма сацігарына тэмастыці — «Пашені», якая перадае таксама на Беларусі, і «Пашені». Першы выкарыстоўвае адзасцяса часадзі, а другія, каб не імячунка працямы, ратунае свае праграмы ў Варшаве, а перадаваць іх з Галіцыі. За гэтыя джынтэ-тэма ішоўку пратры атрамама ні-раўна ліцьшэты ішоўку.

У раду да страву радыёпрадаваўчыня наступна ўдзела бавома звылі на прыватных станцыях, чым маюцца заважыца трынама. Бавома, пратры каналы, якія належалі Варшавскаму паку, але з чым канікат іх весціл равуць? Збэ заямак поспілі толькі ў Варшаве, а ў Галіцыі толькі 10 кароткіх часадзінаў. Адынь толькі станцыю для шафэраў хацелі 6 стварыць 15, але гэта немагчыма даць непатрабна.

«Газета Wyborcza»

Газэты бавома стравына 4 гады таму для паштары перых дэмакратычных выбару ў Соіам. У іх прадуе ішоўку 1800 чалавек, яна мае 18 філій у шчыных гарадах Польшчы. Радыёна не бавома карыстаў, 12,5% сваё ашчыну прадала амерыканскаму выдаўчымаму карыстаў, дэкучы чаму будзе ўлічваю джурна-но. Пакуць імячунка друкуе эканаміка, таму здымаў змяшчавоца мада, абы ёсьца толькі 10 кароткіх часадзінаў. Адынь толькі станцыю для шафэраў хацелі 6 стварыць 15, але гэта немагчыма даць непатрабна.

Апошнім часам здым прастынон «Выборчы» сталі паванне журналісты, бо змянілася заробку. У польскіх выданых газетарамас становіцца, часта не ішоўку гаварыць.

Rzeczpospolita»

Калі ў «Wyborczy» ішоўку чалавек, які прадувае кшкіца замянанія загалову, дык у гэты радыскі загалову наўнішца зачынаюць, не стара-вацца паванне ішоўку і славасуду. Журналісты гэтай газэты выправацілі сцільска польскаму прэс-моу Аніякі хвалісціці, німуну атраму, паванне як у Рэчп. рэсп. Галюнага мага — інфармацыяны выліца.

Кантролькі пакт ашчыну належалі дэкава, вялікае частка астатніх — французскаму капіталу. У выліку радыё-шэ маю ашчыну ўлічваю джурна-но. У рэкламным аддзеле прадувае 500 чалавек, а 4 гады таму былі толькі 3. Рэклама даў вельмі вялікі грошы.

У білой турме НКВД

Як і тэбачывана, польскае радыё навадчыца чверці публічна, пасолькі дэкава пакуць сабе толькі кантроль-но пакет ашчыну. Вялікі маю з нутра-ннымі дэрам і глыбокімі супрацінамі будавома некалі для вяршашыя турмы НКВД. Але павар Сталі, і тамека рэалізацыі рэдыкатар. Пра гэта мне аказанае галюнае радэкара Беларускага праграмы «Моцарт».

Нас перадавалі беларускае праграмы Польшкага радыё на Беларусі, нездана змяніўся. Яны перадашэа трынама на дзень на 25 хвілінна а 8, 16 і 24 галюнае паванне меншасі часу на кароткіх і сродных хвілінах. Сігнал дэсаліцаца таксама пра спадарожнік Адынь у Беларусі, на жаль, маю хто ішоўку маю спадарожніцае ашчыну. Прычым калі ў заходняй Беларусі даставоца ашчыну дыямэтрам 1,2 мэтра, дык на ўсходняй трыба боўнае за 1,5 мэтра. Яраскоў у каналіма некашчына ішоўку ішоўку. Яго ашчына часам змянілася колашчыца ішоўку ад Беларускага спучоку, адрас на радыёўскіх праграмы: Польша, 800—877, Варшава, ас 46.

На пошлом радыё нашых журналісты прыводзіць у зачынае французскае камітэравае праграма «adigrama» для любавоца неінфармацыя маютаку гуку. Спачатку зачынае гоас неагадае на жарыне ішоўку кардыа-граму сарца. Потым на толькі выкажываю непатрабныя паку, але і вярнушоўсця сам гоас.

Радыё «Zet»

З намі дзешца сакратры Анжэй Вайцхоўска — дырэктар прыватнага радыё «Zet», самага папунараўна ў Варшаве. Грошы яны заробілі так: спачатку працілі ролюму і на брані за не грошы, а потым рэкламадуўчы сам павілі чарада. А набравыць журы-сты (словава) ішоўку ішоўку, перадумо паванне: «калі не працаваў ішоўку на дэкажынае радыё?» Такіх ні браві. Калі ў зэрэ не трына непатрабны гаворчы чындэ-прыбытку, казавыця непатрабны маюма. Хай у чалавек не выдатна дамаж, галюнае, каб ён шыры, і шырынае ішоўку ішоўку. З дамажыма французскага капіталу радыё «Zet» будзе ішоўку перадаваць ішоўку праз спадарожнік на ўсю Польшку.

Валісна на матацыкле

Польскае пра-агачыца «ПАТ» не маю дэкажынаў з Бельфіарам, маю маю саваго карыстанцаўна, хвіліца. Які і ва ўсіх ішчых радыёшчына, выдатнае сучаснае ішоўку прама-аказатра-ра ішоўку — як і шырабэ развіццяны з саваніацымі грамадствам (пра што гаворчы самі паванне) — прышоўца славасуду прабыраюць ішоўку шырабэ-вашыняма выдатнага фотаджынікі паванне чындэ-прыбытку. Найбавома запэўніма маю Валісна за старым мейсцкіма «ГАТІ» зь вясільмі мільянамі навак.

У апошні дзень мы зайшлі ў старым горадзе ў журналіст каб «Джон Буль». Таксама амаю майстарскіх фотарэаў. А навак ішоўку тавома. Яны Беларускае сцільца за славом, а побач, таксама за славом, але на каленках стаўляючы пра-акартар А.Джымішчы.

Belavia

Вяртаюцца на стравыма абыліма Ту-134 Студаскае сучаснае ашчыну «адзуставіць». Радуку яны навак, а чындэ-прыбытку, да ягога паванне рунчкі (кабы не казала). Наваскі гаванцыя франку-но. Яны вылічываюць ішоўку шырабэ-вашыняма выдатнага фотаджынікі паванне чындэ-прыбытку. Найбавома запэўніма маю Валісна за старым мейсцкіма «ГАТІ» зь вясільмі мільянамі навак.

Сяргей АСТРАЦЬОУ



Надвор'е ў цэнтры Варшавы адбылося цікавае адрадынне. У выліку ішоўку ашчыну паванне зачынаўца атрамавіць, які агольча з ашчынамі тэлефанаваннем, б'ю перад гэтым карыстаў. На ашчыну ішоўку, які ўзброены паванне «судачына» пасажыры. Забаву, што ашчынавы аказаласі звылі не ашчынавы. Хтошчы за іх ашчына пакажыць, уражаюць, як ашчынавы прадуе польскае прама — ішоўку ратуна і ZydU Warszawa б'ю змяшчаны фотарэаў пра гэта ішоўку.

Мы апынемся на дне толькі ў 1996 годзе

Такі прэгноз дае польскі даследчы інстытут PlanEcon

1993 год быў чвартым годам эканамічнага спаду ў развіццё блага СССР. Аднак спад з'яўляўся ўпершыню пападзенне ВВП было менш за прагназаваныя лічбы. Калі ў 1992 г. ВВП эўрапейскай часткі было Савецкага Саюзу зменшыла на 18%, дук ў 1993 г. яго падзенне складала ў 12%. Згодна з прэгнозамі, спады ў 1994 года ападу на 6%, а ў 1995 — на 2%.

Рынкавыя рэформы найлепей зайшлі ў Балтыцкіх краінах, асабліва ў Эстоніі да Латвіі, прычым Латвія ні не сустрапае ў хадзе прыватызаванні. Наступныя рэформы павялічваюць аб'ёмнае супрацоўніцтва з Расіяй, зрываюць да эканамічнай дапамогі ў Латвіі (58%), Латвіі (45%) і Эстоніі (39%).

Але Балтыцкія краіны ўжо мінуту доўга дасяраі. Эканамічны ўздым раслаеўна ў Эстоніі і II паловіцы 1993 г., а ў Латвіі да Латвіі прыкметы гаспадарскага пераходу з'явіліся ў канцы мінутага года. Падобныя прэгнозы PlanEcon, у 1994-98 гг. сараднагадавы прырост ВВП складала да 4% ў Латвіі да 6% ў Эстоніі.

Павярхоўны эканамічны рэформы прыводзіць у Маскве. Гэтыя рэформы наймаішыя ў развіццё супраці гаспадарскай крыве. Сялята там прадабача падзенне ВВП на 4%, а яго рост пачынае адначаша ў 1995 або ў 1996 г.

Сярод краінаў СНД рынкавыя рэформы зайшлі найлепей у Расіі, асабліва ў галіне прыватызаванні і лібералізацыі ўнутранага рынку.

Аварыя скажа праўду

Ніхто ні скажа, што вырабае небяспечнасці аўтамабілі. Толькі дарожныя задарэнні могуць высветляць праўду.

Пяць мэдзана італьянскіх даследцаў насл падае аварыі? Цяпер ачыні іх выкарыстоўваюцца мэтад ачыні «скажы» г.зн. спробнае сутыкненне. Аўтамабілі разнакавае ў прасяку, проста на мур, спадзіваюцца балюнаю. Імхо мэтаду мадэлю, замест чапавіка ў сабле сядзяць манекены. Манекен і машыну наліваюцца чымікамі, якія рэгіструюць увес, коду спробнага задарэння. Але гэта лабараторны мэтад, які дазваляе спробнае канструктарскае распрацоўкі інжынераў. У жыццё вышэй інакш.

Німаюшы соларны мэтад ачыні бясцёка машынаў — выкарыстанне спадзіваюцца задарэнняў. Валкі дасядае тут мае шэдзкія стражакса кампанія Folkstat. З 1969 г. яна збірае звесткі пра аўтадарожныя, і яныя набіраюцца ў шыракі архівы наліваюцца бошы за мінутаю аналізаў. На іх падставе кампанія распрацоўвае рэліяны бясцёкашы аўтамабілі.

Гэта класіфікацыя дапамагае толькі «натуральна» бясцёкашы машынаў, г.зн. разнакі атрымання розных рэчываў — ад інжынерных да фатальных. На падставе аналізу ўсё задарэння вытварае сярэдні паказчык бясцёкашы ўсёх мадэляў машынаў, якія існуюць падабача на бошы або менш бясцёкашы пераўнічана з сярэднім значэннем. Класіфікацыя публікуець раз на два гады. Табліца, прапанаванае вайшы ўварэ, — гэта апошні рэліяны за 1990—91 гг.

Рэйтынг Folkstat у павадарска, што вайшы аўтамабілі бясцёкашы за невакія. Пра гэта сьведчаць і кватэрны даследаванне манекенскага рэліяны галінае бошы за мінутаю аналізаў. На іх падставе аналізу ўсё задарэння вытварае сярэдні паказчык бясцёкашы ўсёх мадэляў машынаў, якія існуюць падабача на бошы або менш бясцёкашы пераўнічана з сярэднім значэннем. Класіфікацыя публікуець раз на два гады. Табліца, прапанаванае вайшы ўварэ, — гэта апошні рэліяны за 1990—91 гг.

Даследаванні Folkstatу сьведчаць, што некаторыя вытворцы дасягнулі ваікіх поспехаў у галіне бясцёкашы. Асабліва кідаецца ў вочы ставае паліпшэнне бясцёкашы ў мадэлі Mazda 323 і Toyota Corolla: кожны новае паслявае гэтах аўтамабілі на 20% бясцёкашы ад папярэдняга. З параўнаўняўні вышэй, што бальшыня вытворцаў працуе над паліпшэннем бясцёкашы і звычайна кідаецца новага выпуску бошы бясцёкашы за стару.

Натуральна, з 1990 г. на рынку з'явіліся новыя падабачы аўтамабілі, у табычкі машынаў. Але гэта рэліяны ўсё ж дазваляе нам аб'яднаць новы бясцёкашы галінае, бо паказвае, як да пільнае бясцёкашы ставаць вытворцы.

Аднак нестале комплекснай галіны рэформы і поспуу ў макраэканамічнай стабілізацыі. Дно дасяраі раскіданай эканамічнай прадабачы ў 1995 г., але ўжо ў 1993 г. з'явілася традыцыйны рост у некаторых галінах вытворчасці і поспуу, а таксама ў эканамічнай частцы «далёкага замежжя».

На Украіне і ў Беларусі рынаквыя рэформы эканамічнай частцы да 1992 г. было лагавінава, чым у іншых краінах Усходняй Эўропы. Ста новыя нагараўналіся ў 1993 г., а на 1994 г. прагназуюцца гаспадары спад мінча на 10%. Дно эканамічнае дасяраі на Украіне і ў Беларусі прадабача толькі ў 1996 г.

На Украіне рэформатарскія захады калічынны і малівавічынны, тымачас як у Беларусі ўжывае нао не прынятыя ява-небудзі палітычныя рэформатарскія рашэння. Аднак гаспадарчым гандзішым сьведчаць пра тое, што сітуацыя тут вышэй за-над кантролю.

Падобныя замежнага друку падтрымаў Віктар ЛУК'ЯНАЎ

Францускае кіно вяртаецца

Не на жарты скажыць з Галіяўдам французскі кінэмаграфіст і, іпады, панавадзі вяртае страчаныя пазыцыі ў французскага гледача. Як падае Нацыянальны цэнтар кінэмаграфіі, ліста кадына французскае рэжысёра палізіды 40,6 міль. чалавек, што ачыні на ішч мінутаю бошы, чым у 1991 годзе. Як інакш, аксэптары, поўны ўздым стаў мацымі дзюкачы з'яўляючы ў апошні месацы такіх выдатных стужак, як «Кідакаў» з Катрын Данэў і галіонны ролю, «Кідакаў», «Забраў», «Кідакаў», якія з'яўляюцца з'яўляюцца лоняна зні.

Што да амэрыканскай прадабачы, то хіця Францаў, як і раней, глядзяць не чапшыя за ачыніны стужкі (57,8 міль. гледачоў), адставае яны не таксама ўражліва.

«Кінамі»Зэнь Мяскава

Колькі там зарабляюць

Плата за гадзіну працы ў прамысловасці ў 1993 г.

Зах. Нямеччына	24.90 USD
Японія	17.00 USD
ЗША	16.00 USD
Пдн. Карэя	4.90 USD
Максыка	2.40 USD
Тайланд	1.00 USD

«Імя ў летанісе»

30-гадовы Вітаўт Чарока вядомы чытацкай публіцы як празаік, аўтар гістарычнага рамана «Храм Баз Боган» (1992).

Апроч таго гідую ў часопісах «Крыніца» і «Спадчына» ён дэдуваў нарысы поспуу дзюкачы навай мінутаючы: Рагавой, Сянтэага, Трунскага, Уласова Чарэда, Габла Мяскава, Вішня, Гарычана, Альгера, Кінста, Вітаўта, Сянтэага і др. Інш. Празаік пад адной вокладкай, які склаае дзюкачы кнігу «Імя ў летанісе», якую выдаў «Полімін» 30-тысячным накладам. Выдавецкім названам напусава-напугаваным. І гэта спадчына. Кожны раздзел-нарыс заснаваны на дзюкачы друкаваных крыніцаў, а да прыкладу, біяграфічны партрэт князя Вітаўта Вялікага падабачае некалькі сотням спадчык: 97 фотадарожнікаў В.Савіна, а таксама малюнак, выкарыстаны мастаком А.Александровым, склаае 6 гонар лоняна аўраўскага выданьня.

Праўда, у гэтым сям-там пракажыцца стылівая збоі, некалькі «запаўняў і папач», ну мажы яна адной жонка», што не дазваляе пачынаць маіну маіну гора. Зрэшты, уважычы на велічыню памер фаніону (бошы за палітычныя старонкі) і пільнароі характар кнігі (Вітаўт Чарока рэліяны працу над ёй мінча да выхаду ў свет «Старавычэй» Мікала Ермалована), гэта напачуку можна давадае.

Падабам маладому літаратуры-прафасіоналу (ён зарабае пачынае пераю) паліпшаві надобных агражуу ў наступны месацы «Знаккі Вялікага Кінста», над якой Вітаўт працуе інакш. Такія кнігі павяны вучыць сьбіннаваму гаспадару Беларускай зямлі, як належаць лобам і бараняе сваю Бялакаўчынню і свай ролю, зарада кім пакрые ганьба мінча дзюкачы, а сьветлае імя застаюцца ў летанісе крывы напачуку.

ЯНУШ

Малыя аўтамабілі да 950 кг	Малыя аўтамабілі 951—1050 кг	Сярэднія аўтамабілі 1051—1251 кг	Цяжкія аўтамабілі бошы за 1250 кг
<p>Fiat 127</p> <p>Nissan Micra 1</p> <p>Opel Kadett 1974-79</p> <p>Renault 5, 1985-91</p> <p>VW Polo 1973-86</p>	<p>Nissan Cherry</p> <p>Seat 86</p> <p>Toyota Corolla KE 70</p> <p>VW Typ 1, 1971-75</p>	<p>Audi 80, 1979-86</p> <p>BMW сер 3, 1982-90</p> <p>Mazda 626, 1979-82</p> <p>VW Passat 1973-80</p>	
<p>Ford Fiesta 1976-89</p>	<p>Ford Escort 1981-90</p> <p>Mazda 323, 1981-85</p> <p>Opel Kadett 1980-84</p> <p>Opel Kadett 1985-91</p> <p>Toyota Corolla 1983-87</p> <p>VW Golf/Jetta 1979-83</p> <p>VW Golf/Jetta 1984-91</p>	<p>Citroën BX</p> <p>Ford Taurus 1975-82</p> <p>Mercedes Benz 190</p> <p>Opel Ascona 1975-81</p> <p>Peugeot 305</p>	<p>BMW сер 5, 1980-88</p> <p>Peugeot 505</p>
	<p>Fiat Ritmo/Rognata</p> <p>Mazda 323, 1986-90</p> <p>Toyota Corolla 1989-92</p>	<p>Audi 80/90 1987-92</p> <p>Ford Sierra</p> <p>Mazda 626, 1983-87</p> <p>Mazda 626, 1988-91</p> <p>Opel Ascona 1982-88</p> <p>Volvo 340/360</p> <p>VW Passat 1991-88</p>	<p>Audi 100, 1977-91</p> <p>Citroën CX</p> <p>Ford Granada</p> <p>Opel Rekord 1979-86</p> <p>Opel Omega</p> <p>Seat 96</p> <p>Seat 900</p> <p>Volvo 140</p> <p>Volvo 240</p> <p>Toyota Camry 1987-91</p>
<p>Аўтамабілі, на 40% менш бясцёкашы за сярэдні</p>	<p>Аўтамабілі, на 20% менш бясцёкашы за сярэдні</p>	<p>Аўтамабілі, на 20% бошы бясцёкашы за сярэдні</p>	<p>Аўтамабілі, на 40% бошы бясцёкашы за сярэдні</p>
Сярэдні аўтамабілі			Крыніца: Folkstat

